

## АЎТАРЫ

**Павел Абламскі** – магістр гісторыі, Школа ўсходнееўрапейскіх даследаванняў Варшаўскага ўніверсітэта (Польшча). E-mail: ablamski@gmail.com

**Віктар Адзіночанка** – кандыдат філасофскіх навук, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: adzin28@gmail.com

**Алег Алампеў** – аспірант кафедры сацыялогіі факультэта філасофіі і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). E-mail: alamrjeu@gmail.com

**Крысціна Апановіч** – магістр філасофскіх навук, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: kalimera3@mail.ru

**Юрый Асочакаў (Юрый Асочаков)** – кандыдат філасофскіх навук, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія). E-mail: yasochakov@yandex.ru

**Сяргей Астанковіч** – магістр гуманітарных навук, часопіс ARCHE-пачатак (Беларусь). E-mail: weldam19841@tut.by

**Вольга Аўдзей** – кандыдат эканамічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: rabotaeconomy@yandex.ru

**Юрый Афанасенка** – магістр філасофскіх навук, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). Email: a.yurij@mail.ru

**Ірына Бажок** – магістр філалагічных навук, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны (Беларусь). E-mail: Irynabazhok@yandex.ru

**Марына Балбуцкая** – аспірантка, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: mb@tut.by

**Ірына Балуненка** – магістр архітэктуры, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: no.need.in@gmail.com

**Ганна Барвенава** – кандыдат мастацтвазнаўства, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: barbara@tut.by

**Павел Баркоўскі** – кандыдат філасофскіх навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: barkouski@tut.by

**Юрась Бачышча** – кандыдат гістарычных навук, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт. E-mail: baczyszczka@gmail.com

**Вера Белакрылава** – кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: ralfina@rambler.ru

**Алена Барун** – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: lborun@yandex.ru

**Ала Брадзіхіна** – кандыдат філалагічных навук, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны (Беларусь). E-mail: alluska@mail.ru

**Анатоль Брусевіч** – кандыдат філалагічных навук, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (Беларусь). E-mail: brusevich@tut.by

**Павел Булаты** – Інстытут турызма, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры (Мінск). E-mail: fotogrof\_ne@mail.ru

**Таццяна Бурак** – кандыдат сацыялагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: taburak@mail.ru

**Таццяна Бурэйчак (Тетяна Бурейчак)** – кандыдат сацыялагічных навук, універсітэт Лінчопінга (Швецыя). E-mail: bureychak@gmail.com

**Андрэй Буча** – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: buchandreii@yandex.ru

**Вадзім Быліна** – магістр культурызнаўства, Варшаўскі ўніверсітэт (Польшча). E-mail: vadzim\_bylina@tut.by

**Віталь Быль** – Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж” (Беларусь). E-mail: bulbaed@mail.ru

**Павел Вайніцкі** – кандыдат мастацтвазнаўства, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: skiy@rambler.ru

**Аляксандра Валодзіна** – магістр гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: bella-divina@yandex.by

**Іван Валюшка (Іван Валюшко)** – магістр палітычных навук, Нацыянальны інстытут стратэгічных даследаванняў (Кіеў, Украіна). E-mail: valiushko@niss.gov.ua

**Таццяна Вароніч** – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: vtv1@mail.ru

**Ірына Вашко** – кандыдат эканамічных навук, Інстытут турызма, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры (Мінск). E-mail: irenamih@yahoo.com

**Аліна Высоцкая** – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: alinka-rib-glaz@mail.ru

**Наталля Гардзіенка** – кандыдат гістарычных навук, Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва (Мінск). E-mail: nhardzijenka@gmail.com

**Віталь Гарматны** – магістр гістарычных навук, Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: vitharmatny@mail.ru

**Ірына Гарошка** – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: irina.goroshko@gmail.com

**Валянцін Гліна** – кандыдат філасофскіх навук, Гродзенскі абласны інстытут развіцця адукацыі (Беларусь). E-mail: v.glina@mail.ru

**Святлана Губіна (Світлана Губіна)** – магістр педагогікі, Харкаўская акадэмія непераарыўнай адукацыі (Украіна). E-mail: s865560s@yandex.ru

**Анастасія Гуліна (Анастасія Гуліна)** – магістр, Універсітэт імя Марыі Кюры-Складоўскай (Люблін, Польшча). E-mail: anastasia\_gulina@mail.ru

**Марэк Гурка** – доктар палітычных навук, Інстытут сацыяльнай палітыкі і міжнародных адносінаў Кашалінскага тэхналагічнага ўніверсітэта (Польшча). E-mail: marek\_gorka@wp.pl

**Наталля Даўгяла** – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: nata20088002@yandex.by

**Генадзь Дзядурын (Геннадій Дедурін)** – кандыдат гістарычных навук, Харкаўскі нацыянальны ўніверсітэт унутраных спраў (Украіна). E-mail: Mason81@ukr.net

**Алег Дзярновіч** – кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: aleh.dziarnovich@gmail.com

**Сяргей Емяльянаў** – магістр гістарычных навук, Міжнародны дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя А. Сахарава (Мінск, Беларусь). E-mail: lutavit@gmail.com

**Ігар Жалткоў** – магістр сацыяльных навук, гістарычна-культурны музей-запаведнік “Заслаўе” (Беларусь). E-mail: molotov70@gmail.com

**Ірына Жогаль-Лабзеева** – Нацыянальны інстытут адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (Мінск). E-mail: zhogolirina@tut.by

**Міхаіл Завадскі** – магістр філасофіі, Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: mzavadsky@mail.ru

**Дзмітрый Іваноў (Дмитрий Иванов)** – доктар сацыялагічных навук, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія). E-mail: dvi1967@gmail.com

**Эмануіл Іофе** – доктар гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя М. Танка (Мінск). E-mail: mach1939@mail.ru

**Алена Ізергіна** – магістр, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: alena.izergina@gmail.com

**Сяргей Кавалёў** – доктар філалагічных навук, Універсітэт Марыі Кюры-Складоўскай (Люблін, Польшча). E-mail: skowalow@wp.pl

**Кацярына Кавярэц** – магістр псіхалагічных навук, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: ekoverecz@mail.ru

**Аляксей Кажарскі** – дактарант Інстытута еўрапейскіх даследаванняў і міжнародных адносінаў Універсітэта Каменіуса ў Братыславе (Славакія). E-mail: aliaksei.kazharski@fses.uniba.sk

**Аляксандр Казакоў** – кандыдат гістарычных навук, Беларускі

дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: aleskazakov@tut.by

**Таццяна Кароткая** – доктар філасофскіх навук, Беларускі дзяржаўны эканачны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: korotkaya\_tp@tut.by

**Яніна Карпенкіна** – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: yanina-2010@tut.by

**Віктар Кахновіч** – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: EsperovicVK@gmail.com

**Ірына Кашталян** – магістр, Інтэрнэт-праект “Беларускі архіў вуснай гісторыі” (Мінск, Беларусь). E-mail: iryna3@gmail.com

**Арына Кірычэнка** – кандыдат філалагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: arinak@tut.by

**Андрэй Кіштымаў** – кандыдат гістарычных навук, Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва (Мінск, Беларусь). E-mail: akishtymau@tut.by

**Ганна Клімовіч** – Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: 3117135@gmail.com

**Любоў Козік** – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: lubov.kozik@gmail.com

**Таццяна Косціна** – кандыдат эканамічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: Taty.Kostina@gmail.com

**Наталля Кошалева (Наталья Кошелева)** – кандыдат эканамічных навук, Акадэмія эканамічных ведаў (Кішынеў, Малдова). E-mail: Koshelevan@gmail.com

**Аляксандр Куляшоў** – магістр соцыялогіі, Цэнтр сацыялагічных і палітычных даследаванняў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). E-mail: KuleshovAA@bsu.by

**Аляксандр Кур’яновіч** – кандыдат гістарычных навук, Міжнародны ўніверсітэт “МІПСА”. E-mail: deklaration@mail.ru

**Наталля Кутузава** – кандыдат філасофскіх навук, Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: iprokrena@yandex.ru

**Галіна Лабоха** – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: galina\_laboha\_86@tut.by

**Аляксандр Ланеўскі** – дактарант Ягелонскага ўніверсітэта (Кракаў, Польшча). E-mail: alexandr.iwanowicz@gmail.com

**Ціма Лейсё** – доктар музыкалогіі, Універсітэт Тамперэ (Фінляндыя). E-mail: timo.leisio@uta.fi

**Людміла Лобанова (Людмила Лобанова)** – кандыдат эканамічных навук, Цэнтр даследаванняў навукова-тэхнічнага патэнцыялу і гісторыі навукі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны (Украіна). E-mail: loblud@yahoo.com

**Уладзімір Лобач** – кандыдат гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: quadra@tut.by

**Алена Ляшкевіч** – Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці (Беларусь). E-mail: Alena.Leshkevich@ethno.by

**Таццяна Мармыш** – магістр культуралогіі, Інстытут культуры Беларусі (Мінск). E-mail: ta-m@tut.by

**Дзмітрый Матвейчык** – кандыдат гістарычных навук, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (Мінск). E-mail: macviej@mail.ru

**Ірына Махоўская** – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: i.mahovskaya@gmail.com

**Анжэла Мельнікава** – кандыдат філалагічных навук, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны (Беларусь). E-mail: angelinavel@tut.by

**Ігар Мельнічук (Ігорь Мельничук)** – кандыдат гістарычных навук, Цэнтр постсавецкіх даследаванняў Інстытута еўрапейскай інтэргацыі і рэгіянальных даследаванняў Чарнавіцкага нацыянальнага ўніверсітэта імя Юрыя Фядзьковіча (Украіна). E-mail: melim@ukr.net

**Эльвіра Місевіч** – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: elia.misewi4@yandex.by

**Валерыя Навасёлава** – аспірантка Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: valerija1985@gmail.com

**Надзея Нартава (Надежда Нартова)** – магістр сацыялагічных навук, Цэнтр моладзевых даследаванняў Санкт-пецярбургскага філіяла Нацыянальнага даследчыцкага ўніверсітэта “Вышэйшая школа эканомікі” (Расія). E-mail: n.nartova@gmail.com

**Піліп Некрашэвіч** – магістр гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: davou@mail.ru

**Барбара Павэлка-Чайка** – дактарант Вроцлаўскага ўніверсітэта (Польшча). E-mail: barbara.pawelko@yahoo.pl

**Аляксандр Пагарэлы** – магістр гуманітарных навук, незалежны даследчык. E-mail: mbv.mancunian@gmail.com

**Ігар Паўлаў** – магістр псіхалагічных навук, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: paulau@mail.ru

**Алеся Пахомава** – аспірантка, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: zolotva@yandex.by

**Ян Пракапюк** – доктар этналогіі, Інстытут сацыяльнай палітыкі і міжнародных адносін Кашалінскага тэхналагічнага ўніверсітэта (Польшча). E-mail: janprokopiuk@wp.pl

**Аляксандр Пруднікаў** – магістр гісторыі, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: pralieska@mail.ru

**Наталля Прыступа** – кандыдат гістарычных навук, Беларускі

дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка (Мінск). E-mail: pnatalka@rambler.ru

**Алена Прышчэпа (Олена Прищеп)** – кандыдат гістарычных навук, Ровенскі дзяржаўны гуманітарны ўніверсітэт (Украіна). E-mail: bogol2006@ukr.net

**Вольга Раманава** – кандыдат філалагічных навук, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў (Мінск). E-mail: nova22@yandex.ru

**Ірына Раманава** – кандыдат гістарычных навук, Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт (Вільня, Літва). E-mail: ira\_romanowa@mail.ru

**Ігар Расолька** – магістр сацыялогіі, Цэнтр сацыялагічных і палітычных даследаванняў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). E-mail: ir89@tut.by

**Вольга Растойская** – аспірантка Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: rosolg@gmail.com

**Сняжана Рогач** – магістр гісторыі, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: snejanar@rambler.ru

**Алена Русіна (Олена Русіна)** – кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісторыі Украіны Нацыянальнай акадэміі навук Украіны (Кіеў). E-mail: erusina@ukr.net

**Малгажата Рухневіч** – доктар габілітаваны гісторыі, Інстытут гісторыі Вроцлаўскага ўніверсітэта (Польшча). E-mail: ruchniewicz@mailbits.pl

**Вольга Рымко** – магістр гістарычных навук, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: Oliusha\_83@mail.ru

**Уладзіслаў Рэут** – магістр гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail:

**Юлія Савельева (Юлія Савельева)** – аспірантка Сумскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Украіна). E-mail: uliana75@ukr.net

**Ірына Саламаціна** – магістр сацыялогіі, незалежная даследчыца (Мінск, Беларусь). E-mail: irasol69@gmail.com

**Аляксандр Сарна** – кандыдат філасофскіх навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: alsar.05@mail.ru

**Зміцер Саўка** – магістр філалогіі, незалежны даследчык. E-mail: z\_sauka@yahoo.com

**Алеся Сацук** – выкладчык, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: alicesac@yandex.ru

**Алег Сівагракаў** – кандыдат эканамічных навук, Міжнародны дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя А. Сахарава (Мінск, Беларусь). E-mail: sivagrak@yahoo.com

**Генадзь Сівохін** – магістр, Інстытут культуры Беларусі (Мінск). E-mail: sivochin@tut.by

**Дыяна Сінюк** – кандыдат псіхалагічных навук, Брэсцкі дзяржаўны

ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: dianas70@yandex.ru

**Паліна Скурко** – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: p.skurko@gmail.com

**Іна Соркіна** – кандыдат гістарычных навук, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (Беларусь). E-mail: ina.sorkina@gmail.com

**Юлія Страбкова (Юлія Стребкова)** – кандыдат філасофскіх навук, Нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт Украіны “Кіеўскі політэхнічны інстытут” (Украіна). E-mail: julia.strebkova@ugnu.net

**Аляксандр Субоцін** – Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: subotsin@mail.ru

**Вольга Сямашка** – незалежная даследчыца (Мінск, Беларусь). E-mail: kreuskizamak@gmail.com

**Анатоль Трафімчык** – кандыдат гістарычных навук, БІП-Інстытут правазнаўства (Мінск). E-mail: anaton1976@gmail.com

**Ю́ген Трашчанкоў (Евгеній Трещенков)** – кандыдат гісторыі міжнародных адносін, Школа міжнародных адносін Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Расія). E-mail: evgeny.tre@gmail.com

**Юлія Федзяніна** – Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: uliaf@tut.by

**Уладзімір Фёдараў** – магістр гісторыі, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: fedarau82@gmail.com

**Макота Хаясака** – доктар гістарычных навук, Такійскі тэхналагічны інстытут (Японія). E-mail: 0609lmbh@jcom.home.ne.jp

**Ларыса Цітарэнка** – доктар сацыялагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: larisa166@mail.ru

**Андрэй Ціхаміраў** – дактарант Інстытута гісторыі навукі Польскай Акадэміі навук (Варшава). E-mail: sichu\_jawor@o2.pl

**Пётр Ціхарацкі** – доктар габлітаваны гісторыі, Уроцлаўскі ўніверсітэт (Польшча). E-mail: sichogaski@op.pl

**Юлія Чайкоўская** – кандыдат эканамічных навук, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). E-mail: j1931@yandex.ru

**Андрэй Чарнякевіч** – кандыдат гістарычных навук, Універсітэт імя Адама Міцкевіча ў Познані (Польшча). E-mail: jendrus@tut.by

**Святлана Чэвонная (Светлана Червонная)** – доктар мастацтвазнаўства, Універсітэт Мікалая Каперніка ў Торуні (Польшча). E-mail: swetlana@umk.pl

**Сяргей Шабельцаў** – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт (Мінск). E-mail: sabel\_by@tut.by

**Ала Шамрук** – доктар мастацтвазнаўства, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук

Беларусі (Мінск). E-mail: allashamruk@yandex.ru

**Ганна Шарох** – Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: gannachka90@mail.ru

**Алена Шкурава** – кандыдат сацыялагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: vogel\_82@mail.ru

**Іна Шматкова** – магістр псіхалагічных навук, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: ishmat\_09@mail.ru

**Андрэй Шулаеў** – магістр гісторыі, незалежны даследчык (Беларусь). E-mail: shulaeu@gmail.com

**Таццяна Шчурко** – магістр сацыялогіі, незалежная даследчыца (Мінск, Беларусь). E-mail: ta2ta@tut.by

**Захар Шыбека** – доктар гістарычных навук, Тэль-Авіўскі ўніверсітэт (Ізраіль). E-mail: zacharsz@mail.ru

**Кацярына Янкоўская** – магістр мастацтвазнаўства, Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтва (Мінск). E-mail: doremidees@ Rambler.ru

**Надзея Яфімава** – кандыдат сацыялагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: anchor5252@bk.ru